

ЦЭНТРАЛЬНАЯ НАВУКОВАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ Я. КОЛАСА  
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІі НАВУК БЕЛАРУСІ

АДДЗЕЛ РЭДКІХ КНІГ І РУКАПІСАЎ

ФОНД № 60

“МАР’ЯН ПЕЦЮКЕВІЧ”

ВОПІС № 1

Крайнія даты матэрыялаў вопісу

(1924 – 1983 і б/д)

Колькасць адзінак захавання ў вопісе

102 (сто дзве)

Дата афармлення вопісу кастрычнік 2006 г.

**З М Е С Т**  
**да вопісу № 1 на фонд № 60 “Мар’ян Пецюкевіч”**

Назва раздзелаў	№ адз. зах.	№ стар.
I. Творчыя матэрыялы Мар’яна Пецюкевіча	1-15	1-4
1. Успаміны.	1-6	1
2. Артыкулы	7-12	2-3
3. Іншыя матэрыялы	13-15	3-4
II . Перапіска	16-70	4-14
1. Письмы Мар’яна Пецюкевіча		
а) да розных асоб (па алфавіце)	16-34	4-6
б) ў розныя ўстановы, арганізацыі (па храналогіі)	35-44	7-9
2. Письмы да Мар’яна Пецюкевіча		
а) розных асоб (па алфавіце)	45-70	9-14
III. Біяграфічныя матэрыялы	71-73	14-15
IV. Матэрыялы, прысвечаныя Мар’яну Пецюкевічу	74-76	15
V . Выяўленчыя матэрыялы	77-92	16-20
1. Фатаграфіі Мар’яна Пецюкевіча	77-82	16-17
2. Фатаграфіі іншых асоб і арганізацый	83-90	17-19
3. Іншыя матэрыялы	91-92	20
VI. Калекцыя матэрыялаў, сабраная М. Пецюкевічам	93-102	20-22

**С Х Е М А**  
**сістэматызацыі фонду № 60 “МАР’ ЯН ПЕЦЮКЕВІЧ”**  
**(1924 – 1983 і б/д)**

**1. Творчыя матэрыялы (1959 – [1970-я?] і б/д)**

- 1.1 Успаміны ([1970-я?])
- 1.2 Артыкулы ([1962]- 1968 і б/д)
- 1.3 Іншыя матэрыялы (1959 і б/д)

**2. Перапіска (1957 – 1983 і б/д)**

- 2.1 Пісьмы Мар’яна Пецюкевіча (1957 - [1981?] і б/д)
  - 2.1.1 Да розных асоб (па алфавіце) (1957 - [1981?] і б/д)
  - 2.1.2 У розныя установы і арганізацыі (па храналогіі) (1958 – 1976 і б/д)
- 2.2 Пісьмы да Мар’яна Пецюкевіча
  - 2.2.1 Розных асоб (па алфавіце) (1959 - 1983 і б/д)

**3. Біяграфічныя матэрыялы (1974, [1978?] і б/д)**

**4. Матэрыялы, прысвечаныя Мар’яну Пецюкевічу ( 1954 – 1983)**

**5. Выяўленчыя матэрыялы (1924 – 1979 і б/д)**

- 5.1 Фатаграфіі Мар’яна Пецюкевіча (асабістыя і групавыя) (1924 – 1979)
- 5.2 Фатаграфіі розных асоб і арганізацый (1925 – 1979 і б/д)
- 5.3 Іншыя матэрыялы (б/д)

**6. Калекцыя матэрыялаў, сабраная Мар’янам Пецюкевічам (1930– 1979 і б/д)**

**Д А В Е Д К А**  
**аб складзе фонду № 60 “МАР’ ЯН ПЕЦЮКЕВІЧ”**  
**(1924 – 1983 і б/д)**

Матэрыялы, што ўтвараюць рукапісны фонд беларускага этнографа, літаратара, грамадска-культурнага дзеяча Мар’яна Язэпавіча Пецюкевіча, былі атрыманы аддзелам рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі праз польскага даследчыка беларускай гісторыі і культуры, доктара гістарычных навук Юрыя Туронка ў перыяд 1984-1990гг. і ўяўляюць сабой пэўную частку творчай спадчыны М.Пецюкевіча. Асноўны жа масіў архіўных дакументаў застаўся ў Польшчы, дзе захоўваецца пасля смерці фондаўтваральніка ў розных месцах згодна з яго распараджэннямі.

Пераклік дасланных у Бібліятэку матэрыялаў зафіксаваны ў лістах Ю.Туронка да былой загадчыцы аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі Л.І. Збралевіч (перапіска знаходзіцца ў справе фонду).

У склад фонду ўвайшлі як арыгінальныя матэрыялы, так і копіі асобных дакументаў фондаўтваральніка.

Пасля навукова-тэхнічнай апрацоўкі фонд налічвае 102 адзінкі захавання за 1924 – 1983 гады і складаецца з наступных тэматычных груп:

1. Творчыя матэрыялы. Сюды ўвайшлі творчыя рукапісы М.Пецюкевіча (аўтабіяграфічныя ўспаміны “У пошуках зачараваных скарбаў” і інш.; артыкулы; матэрыялы да дыялектнага слоўніка в. Цяцеркі Браслаўскага р-на Віцебскай вобласці (картатэка) і інш.).

2. Перапіска Мар’яна Пецюкевіча з рознымі асобамі і арганізацыямі. Сярод карэспандэнтаў – Аўген Аніська, Людвіка Войцік, Яніна Гурыновіч, Янка Саламевіч, Вітаўт Тумаш і інш.

3. Біяграфічныя матэрыялы. Невялічкі раздзел, што ўключае аўтабіяграфію і бібліяграфію твораў фондаўтваральніка.

4. Матэрыялы, прысвечаныя М.Пецюкевічу (вершы розных аўтараў. Сярод іншых – верш А.Баршчэўскага (Алесь Барскі) “Журавель”).

5. Выяўленчыя матэрыялы. У раздзел увайшлі фатаграфіі М.Пецюкевіча (асабістыя і групавыя), а таксама фотаздымкі розных асоб і арганізацый, іншыя выяўленчыя дакументы.

6. Калекцыя матэрыялаў, сабраная М.Пецюкевічам, утрымлівае вершы асобных аўтараў, дакументальныя матэрыялы, што тычацца вядомых асоб (Я.Драздовіча, Я.Гурыновіч) і інш.

## Д А В Е Д К А

### пра ўтваральніка фонду № 60 “МАР’ ЯН ПЕЦЮКЕВІЧ”

Мар’ян Язэпавіч Пецюкевіч – беларускі этнограф. Грамадскі і культурны дзеяч, літаратар. Нарадзіўся 24 верасня 1904 года ў в.Цяцёркі Браслаўскага раона Віцебскай вобласці ў сям’і малаземельнага селяніна.

Першыя крокі на шляху да ведаў рабіў дома, у цетчынай “акадэміі” – вучыўся чытаць па польску з дапамогаю лемантара ды малітоўніка. Далейшая яго адукацыя была звязана з Шаўлянскім народным вучылішчам, прыватнымі школамі ў Гарадзешчах (арганізаваная кс. Віктарам Шутовічам) і ў Інаве. Пэўны час (з 1914 па 1921 гг.) вучыўся самастойна, потым, з 1922г. – у Віленскай беларускай гімназіі, якая адыграла надзвычай важную ролю ў жыцці М.Пецюкевіча. Мінавіта там быў закладзены надзейны падмурак для фарміравання яго як чалавека, грамадзяніна, працаўніка на ніве беларускай асветы і культуры. З-за атсутнасці ў Віленскай беларускай гімназіі 8 класа, давучыўся ў Радашковіцкай беларускай прыватнай гімназіі, якую скончыў у 1927 годзе.

Пасля няўдалай спробы перасекчы мяжу, каб набыць вышэйшую адукацыю ў Празе (атэстат прыватнай Радашковіцкай беларускай гімназіі не даваў права на паступленне ў вышэйшыя навучальныя ўстановы Польшчы), М.Пецюкевіч быў прымушаны некаторы час праслужыць у войску.

У 1929 годзе, папярэдне здаўшы іспыты на дзяржаўны атэстат сталасці, ён паступіў у Віленскі ўніверсітэт на аддзяленне этнаграфіі і этналогіі, які скончыў у 1938 годзе. З дыпламам магістра філасофіі (магістэрскую працу рыхтаваў пад кіраўніцтвам вядомага этнографа, прафесара К.Машынскага).

Вучобу ва ўніверсітэце сумяшчаў з актыўнай працай у Студэнцкім саюзе, розных беларускіх арганізацыях. З моманту ўтварэння часопіса хрысціянска-дэмакратычнага накірунку “Шлях моладзі” (1929) быў абраны яго рэдактарам. Працаваў таксама ў бібліятэцы арганізаванага ў 1930-1931 гг. Навукова-даследчага інстытута Усходняй Еўропы (у 1932-1933 гг. скончыў бібліятэчныя курсы пры Віленскім ўніверсітэце), а пасля яе далучэння да Бібліятэкі імя Урублеўскіх – загадчыкам аддзела савецкіх выдавецтваў, што рабіла больш легкім доступ да літаратуры, выдадзенай у БССР, і якую ён нелегальна выдаваў заходнебеларускім грамадска-палітычным і культурным дзеячам, у тым ліку М.Танку, В.Таўлаю.

У 1939 годзе Мар’ян Пецюкевіч быў зацверджаны камісарам культуры і асветы І.Клімавым на пасадку дырэктара згаданай бібліятэкі.

Адначасова займаўся прафсаюзнай дзейнасцю, веў беларускія перадачы на Віленскім радые, быў першым іх рэдактарам.

Пасля ўваходжання Вільні ў склад Літвы М. Пецюкевіч атрымаў прапанову пераехаць у Мінск, але адмовіўся. Тым часам у горадзе пачаліся пэўныя перамены: нацыяналізацыя розных устаноў і арганізацый, уладкаванне на кіруючыя пасады грамадзян літоўскай нацыянальнасці і г.д.

Бібліятэкі імя Урублеўскіх была перамейнавана ў Бібліятэку інстытута літуаністыкі, а М.Пецюкевіча перавялі на пасаду радавога бібліятэкара ва ўсе той жа “савецкі аддзел”.

У кастрычніку 1940 года яго назначаюць дырэктарам Беларускага музея імя І.Луцкевіча, што падпарадкоўваўся інстытуту літуаністыкі.

Падчас II сусветнай вайны М.Пецюкевіч вымушаны быў пакінуць Вільню і разам з сям’ёй перабраўся ў веску да цесця, але працягваў асветніцкую працу: працаваў школьным інспектарам на Ашмяншчыне, выкладчыкам балерускай мовы ў эвакуіраваным у Нова-Вілейку Магілёўскім медыцынскім інстытуце.

У 1947 годзе быў рэпрэсіраваны і разам з сям’ёй вывезены ў Краснаярскі край. У 1952 годзе паўторна асуджаны за “нацыяналізм” на 25 гадоў пазбаўлены волі. Пакаранне адбываў у Варкуце. Рэабілітаваны ў 1956 годзе.

Пасля рэабілітацыі вярнуўся да сям’і, якая ў той час скарыстаўшы права на рэпартацыю (жонка М.Пецюкевіча – полька па нацыянальнасці) ужо знаходзілася ў Польшчы.

З 1957 да 1959 гг. М.Пецюкевіч працаваў у адзеле этнаграфіі Акруговага музея ў г.Торунь, а з 1959г. да 1970г. – у Этнаграфічным музеі, дзе стварыў экспазіцыі матэрыяльнай культуры беларусаў.

Адначасова займаўся грамадска-культурнай працай як член Беларускага грамадска-культурнага таварыства (БГКТ).

Друкавацца Мар’ян Пецюкевіч пачаў у 30-я гады ХХ ст. у перыядычным друку Заходняй Беларусі: газетах “Беларуская крыніца”, “Сялянская ніва”, часопісах “Шлях моладзі”, “Калоссе” і інш, а таксама ў польскіх і літоўскіх выданнях.

Све публікацыі падпісваў як уласным прозыішчам, так і псеўданімамі: М.Марвіч, Марвіч, Цяцерскі, М.Цяцерскі, крыптанімам лацінкай М.Р., пазней, у 1950-1960-я гады выкарыстоўваў і псеўданім “Дзед Марцін”, падпісваючы ім жартоўныя апавяданні.

Ён – аўтар нарысаў, успамінаў, прысвечаных вядомым асобам, дзеячам навукі і культуры: М.Нікіфароўскаму, К.Машынскаму, Б.Тарашкевічу, Я.Гурыновіч і інш.

Як даследчык традыцыйнай народнай культуры М.Пецюкевіч неаднаразова выязджаў у этнаграфічныя экспедыцыі, асабліва на Беластоцчыну, у выніку якіх на старонках беластоцкай “Нівы” і іншых польскіх выданняў з’яўляліся цікавыя этнаграфічныя даследаванні, замалеўкі.

Па выхадзе на пенсіюён працягваў вывучаць народную культуру беларускага насельніцтва Польшчы, а таксама прыступіў да напісання ўспамінаў, што выношваў у сябе доўгія гады. На жаль, яны ўбачылі свет ужо пасля смерці аўтара: у 1998 годзе ў Вільні былі выдадзены ў выдавецтве Таварыства беларускай культуры “Рунь” пад агульнай аднайменнай назвай “У пошуках зачараваных скарбаў”, дзе высвечана усе нялегкае, насычанае разнастайнасцю, часам трагічнымі падзеямі жыцце вельмі неардынарнага, таленавітага чалавека, патрыэта сваёй радзімы.

Памер Мар'ян Пецюкевіч 13 верасня 1983 года, па іншых звестках 25 верасня 1983 года. Пахаваны на могілках г.Торунь.

М.Ліс

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		<p style="text-align: center;">I. ТВОРЧЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ МАР' ЯНА ПЕЦЮКЕВІЧА (1959 – [1970-я?] і б/д)</p> <p style="text-align: center;">1. Успаміны ([1970-я ?])</p>			
	1.	«У пошуках зачараваных скарбаў». Успаміны. Частка I. Рукапіс, на беларускай мове.	[1970-я ?]	82	
	2.	«У пошуках зачараваных скарбаў». Успаміны. Частка II. Ксеракопія рукапісу, на беларускай мове.	[1970-я ?] і б/д	106	
	3.	«У пошуках зачараваных скарбаў». Успаміны. Частка III. Рукапіс, на беларускай мове.	[1970-я ?]	45	
	4.	«У пошуках зачараваных скарбаў». Успаміны. Чарнавік. Фрагмент. Перад тэкстам – заўвага М.Пецюкевіча адносна згаданага рукапісу. Рукапіс, на беларускай мове.	[1970-я ?]	61	
	5.	Успаміны «Пачатак II сусветнай вайны». Сшытак IV. Ксеракопія. З адвароту апошняга аркуша - паясняльны запіс Ю.Туронка. Рукапіс, ксеракс, на беларускай мове.	[1970-я ?] 1984	24	
	6.	Успаміны [“Кара за служэнне народу”]. Сшыткі I – III, змест сшыткаў. Ксеракопія. Дадатак: аркуш з заўвагамі [Ю. Туронка]. Рукапіс, ксеракс, на беларускай мове.	[1970-я ?] і б/д	229	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		2. Артыкулы ([1962]-1968 і б/д)			
	7.	“Мае сустрэчы з народнымі песнярамі Янкай Купалай и Якубам Коласам”. Артыкул. Чарнавікі. Варыянты. Рукапіс, на беларускай мове.	[1962]	8	
	8.	“Прафесар Яніна Гурыновіч”. Некралог. Чарнавікі. Варыянты. Рукапіс, на беларускай мове.	[1967]	5	
	9.	Артыкул “Мала вядомы і забыты”, прысвечаны Браніславу Эпімаху-Шыпілу. Чарнавікі, варыянты. Дадатак: чарнавік ліста М.Пецюкевіча да рэдактара газеты [“Ніва”] адносна згаданага артыкула; фотаздымак, выпіскі і іншыя матэрыялы да артыкула. Рукапіс, фатаграфія, на беларускай, польскай мовах.	1968 і б/д	21	
	10.	“Народнае ткацтва ў беларускім асяроддзі Беласточчыны”. Частка I. Здабыванне сыравіны. Артыкул. Машынапісны экзэмпляр і дзве ксеракопіі. Тэкст з рукапіснымі праўкамі аўтара. Дадатак: ілюстрацыі да артыкула (39 фатаграфій). Машынапіс, ксеракс, фатаграфіі, на беларускай мове.	б/д	145	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	11.	“Muzeum bialoruski im Jana Luckiewicza w Wilnie” (“Беларускі музей імя Івана Луцкевіча ў Вільні”). Артыкул. Машынапісны экзэмпляр з рукапіснымі праўкамі і паметкамі аўтара. Машынапіс, на польскай мове.	б/д	14	
	12.	“Фрагмэнт маёй біяграфіі”. Артыкул? Фрагмент чарнавога варыянту і ксеракопі машынапіснага экзэмпляра. Рукапіс, машынапіс, ксеракс, на беларускай мове.  3. Іншыя матэрыялы (1959 і б/д)	б/д	20	
	13.	Матэрыялы, прысвечаныя Эміліі Плятар: чарнавікі, накіды, фрагменты ўласных твораў Мар’яна Пецюкевіча; выпіскі з розных крыніц, бібліяграфічныя і іншыя запісы, зробленыя фондаўтваральнікам; артыкул Е.Іжыцкага і інш. Адзінка сфарміравана фондаўтваральнікам. Рукапіс, машынапіс, друк, на беларускай, польскай мовах.	1959 і б/д	35	
	14.	“Słownik gwary Ciecierskiej. Yeksemy rzadko używane. Z mowy moich rodziców i prodków” (“Слоўнік Цяцёрскіх говаў. Рэдкаўжывальныя лексімы. З мовы маіх родзічаў і продкаў”). Матэрыялы да дыялектычнага слоўніка в. Цяцёркі Браслаўскага раёна Віцебскай вобласці. Картатэка. Рукапіс, на беларускай, польскай мовах.	б/д	1551	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	15.	<p>Запісы, выпіскі, зробленыя Мар'янам Пецюкевічам падчас творчай дзейнасці. Рукапіс, на польскай мове.</p> <p>II. ПЕРАПІСКА (1957 – 1983 і б/д)</p> <p>1.Пісьмы Мар'яна Пецюкевіча</p> <p>а) да розных асоб (па алфавіце) (1957 - [1981?]) і б/д)</p>	б/д	2	
	16.	Пісьмы да Анчуткі Анджэя.Машынапісныя копіі, на польскай мове.	1961	5	
	17.	Пісьмо да [Бандарчыка] Васіля Кірылавіча. Чарнавік. Рукапіс, на беларускай мове.	[1969]	1	
	18.	Пісьмо да [Бічэль-Загнетавай] Дануты.Чарнавік.Рукапіс, на беларускай мове.	[1966?]	2	
	19.	Пісьмо да Войцік Людвікі [Антонануны]. Машынапіс, на беларускай мове.	1976 сакавіка 6	1	
	20.	Пісьмо да Залескага [Адама Іосіфавіча]. Чарнавік. Рукапіс, на беларускай мове.	[1950-я?]	2	
	21.	Пісьмо да [Камаіцкай Казіміры ?]. Рукапіс, на польскай мове.	[1981?]	1	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	22.	Пісьмы да Мальдзіса Адама [Іосифавіча]. Чарнавікі, копія. Большасць пісьмаў пачынаецца зваротам “Дарагі Сябра!” Рукапіс, машынапіс, на польскай мове.	1966-1976 і б/д	5	
	23.	Пісьмы да [Пецюкевіч] Міраславы, дачкі. Адзінка сфарміравана фондаўтваральнікам. Рукапіс, на польскай мове.	1957 і б/д	11	
	24.	Пісьмы да [Саламевіча] Янкі (Івана Уладзіміравіча) Чарнавікі. Рукапіс, на беларускай мове.	[1970-я?]	5	
	25.	Пісьмы да Яўгена Іванавіча [МаксімаТанка?]. Чарнавікі. Рукапіс, на беларускай мове.	[1966,1968]	2	
	26.	Пісьмо да Яновіча Сакрата. Рукапіс, на беларускай мове.  <u>Да неўстаноўленых асоб</u> (па храналогіі) (1958 - 1968 і б/д)	1962 лістап. 22	2	
	27.	Пісьмо да Яраслава Барысавіча (прозвішча не ўстаноўлена). Рукапіс, на рускай мове.	1958 жніўня 4	1	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	28.	Пісьмы да неўстаноўленай асобы [Я. Гурыновіч?] са зваротам: “Droga Pani Profesor!”, “Wielce Szanowna Pani Profesor!”. Машынапісная копія, чарнавік рукапісу, на польскай мове.	1959 верасня 16 і б/д	2	
	29.	Пісьмо да Алеся (прозвішча не ўстаноўлена) са зваротам: “ Дружа Алесь!”. Рукапіс, на беларускай мове.	1962 лістап. 25	1	
	30.	Пісьмы да неўстаноўленай асобы са зваротам: “Pawazany Sp. Profesor!”. Рукапіс, на беларускай мове лацінкай.	1966 ліпеня 20 і б/д	2	
	31.	Пісьмо да неўстаноўленай асобы са зваротам: “Дарагі дружа!”. Чарнавік. Рукапіс, на рускай мове.	1968 верасня 17	1	
	32.	Пісьмо да Аркадзя Іванавіча (прозвішча не ўстаноўлена). Чарнавік. Рукапіс, на беларускай мове	б/д	1	
	33.	Пісьмо Пецюкевіча Мар’яна да неўстаноўленай асобы са зваротам: “Drogi Kazimirze!”. Чарнавік. Рукапіс на польскай мове.	б/д	2	
	34.	Фрагмент пісьма Пецюкевіча Мар’яна да неўстаноўленай асобы. Рукапіс на беларускай мове.	б/д	2	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		в) ў розныя ўстановы і арганізацыі (па храналогіі) (1958 - 1976 і б/д)			
	35.	Пісьмо, адрасаванае ў Гарадское ўпраўленне жыллевых будынкаў (Do Zarz dacu Miejskego Budynkow Mieszalnych), адносна дэфектаў, што былі выяўлены па засяленні ў новую кватэру. Машынапіс, на польскай мове	1958 кастрыч.27	1	
	36.	Пісьмо, адрасаванае рэктару Кляштарнай горкі? (Gorka Klasytorna), з просьбай аб садзейнічанні ў правядзенні экспедыцыі Этнаграфічнага музея г. Торунь. Машынапіс, на польскай мове	1960 чэрвеня 9	1	
	37.	Пісьмо, адрасаванае старшыні (назва арганізацыі не пазначана), адносна стварэння рэгіянальнага музея ў Аўгустове (Беласточчына?). Чарнавік. Машынапіс, рукапіс, на польскай мове	1961 лістап.17	1	
	38.	Пісьмо, адрасаванае ў Гарадскую газавую службу г. Торуні, адносна ўнясення карэктываў пры разліку за газ. Копія. Машынапіс, на польскай мове	1966 сакавіка 25	1	
	39.	Пісьмо, адрасаванае школьнікам адной з беларускіх школ з паведамленнем аб смерці Гурыновіч Яніны, пляменніцы Адама Гурыновіча. Чарнавік. Рукапіс, на беларускай мове.	[1967]	1	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	40.	Пісьмо, адрасаванае рэдакцыі [газеты “Ніва”?] адносна скажэння ў яго артыкуле назвы аднаго з этнаграфічных прадметаў. Чарнавік. Рукапіс, на беларускай мове.	[1967 ?]	1	
	41.	Пісьмо,адрасаванае старшыні Галоўнага праўлення Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку [Самоціку Міколе] адносна стану Беларускага этнаграфічнага музея ў Белавежы і прапановы па яго захаванні. Чарнавік. Дадатак: Заўвага Ю.Туронка адносна М.Самоціка. Рукапіс, на беларускай мове.	1973 саквіка 3; 1985 кастрыч. 6	3	
	42.	Пісьмо, адрасаванае дырэктару Прадстаўніцтва галоўнага ўпраўлення кантролю прэсы, публікацый і відовішчаў адносна (Delegatury glownego urzedu kontroli prasy, publikacji i widowisk) адносна затрыманай на таможні літаратуры. Машынапісная копія. Дадатак: спіс вышэйзгаданай літаратуры. Машынапіс, рукапіс, на польскай, рускай, беларускай мовах.	1974 лістап. 19 і б/д	2	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	<b>ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ</b>	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	43.	<p>Пісьмо, адрасаванае старшыні Праўленню навуковага гуртка пры БГКТ (Беларускім грамадска-культурным таварыстве) ў Беластоку адносна ўдзелу ў навукова-папулярнай сесіі, прысвечанай пытанням грамадска-культурнага жыцця беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Машынапісная копія. Дадатак: прапановы М.Пецюкевіча адносна збору і вывучэнню матэрыялаў народнай культуры беларускага асяроддзя Беласточыны. Машынапіс, на беларускай мове.</p>	1976 сакавіка 10	2	
	44.	<p>Пісьмо, адрасаванае ў Варшаўскі аддзел Беларускага грамадска-культурнага таварыства адносна яго пераводу з Беластоцкага аддзелу БГКТ у Варшаўскі. Чарнавік. Рукапіс, на беларускай мове.</p> <p style="text-align: center;">2.Пісьмы да Мар'яна Пецюкевіча</p> <p style="text-align: center;">а) розных асоб (па алфавіце) (1959 - [1983] і б/д)</p> <p style="text-align: center;"><b>А</b></p>	б/д	1	
	45.	<p>Паштовая картка Абрамовіча Зыгмунта. Рукапіс, на польскай мове.</p>	1980 красав.28	1	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	<b>ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ</b>	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	46.	Пісьмы і паштоўкі Александровіча Язэп. Да пісьма ад 23.02.1980 дададзены біяграфічныя звесткі пра Я.Драздовіча і А. Грыневіча, выпісаныя з Беларускай савецкай энцыклапедыі. Дадатак: канверт з-пад пісьмаў з заўвагамі Ю.Туронка. Рукапіс, на беларускай мове лацінкай.	1980,1981	15	
	47.	Віншавальныя паштоўкі сям'і Аляхновічаў. Рукапіс, на беларускай мове.	1980,1981	6	
	48.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Аніскі Аўгена. Рукапіс, на беларускай мове.	1973-1983	31	
		<b>В, Г, Д, Е</b>			
	49.	Пісьмы і паштоўкі Войцік Людвікі [Антоніны]. Да пісьма ад 06.01.1977 дададзены фотаздымак групы беларускіх грамадска-палітычных дзеячаў. Дадатак: артыкул Зоські Верас (Войцік Л.) "Гарадзенскі гурток беларускай моладзі". Рукапіс, машынапіс, фатаграфі, на беларускай мове.	1976-1983 і б/д	63	
	50.	Пісьмы і паштоўкі Гурыновіч Яніны. Рукапіс, на польскай мове.	1965-1967	12	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	51.	Пісьмы Дваржэцкага Міколы і яго жонкі да Пецюкевіча Мар'яна і яго сям'і. Дадатак: вершы М.Дваржэцкага і верш [Марэка Малевіча?], прысвечаны М.Дваржэцкаму (паметка М.Пецюкевіча). Рукапіс, на беларускай, польскай мовах.	1959-1982	39	
	52.	Пісьмо і віншавальная паштоўка Дуброўскага Казіміра. Рукапіс, на беларускай мове.	1976	3	
	53.	Пісьмы [Ермалковіча] Віктара. Рукапіс, на беларускай мове лацінкай і кірыліцай.	1980,1981	5	
		<b>К, М, Н</b>			
	54.	Пісьмо і паштоўка Каханоўскага Генадзя [Аляксандравіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1977	4	
	55.	Пісьмы (на паштоўках) і віншавальныя паштоўкі Мальдзіса Адама [Іосіфавіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1969-1982	15	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	<b>ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ</b>	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	56.	Пісьмо Моўчуна Анатоля. Да пісьма дададзены артыкул С.Новіка-Плеюна “Сыноўня удзячнасць” і верш Уладзіміра Пецюкевіча (пляменніка М.Пецюкевіча) “На беразе мора”, прысвечаны Мар’яну Пецюкевічу, і інш. (Ксеракопія з газеты “Голас Радзімы” [№ 15 за 16 красавіка 1981г., с.7]). Рукапіс, друк, ксеракс, на беларускай мове.	1983 і б/д	3	
	57.	Пісьмы і віншавальная паштоўка Малецкага Язэпа. Машынапіс, на беларускай мове лацінкай.	1977-1981	9	
	58.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Новіка-Плеюна Сяргея Міхайлавіча. Да некаторых пісьмаў дададзены вершы Уладзіміра Пецюкевіча(пляменніка М.Пецюкевіча), нотныя запісы песень (муз. Новіка-Плеюна, словы У.Пецюкевіча) і інш. Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.	1973-1982	46	
		<b>Ц, С, Т</b>			
	59.	Пісьмы Пецюкевіча Уладзіміра (пляменніка).Дадатак: вершы У. Пецюкевіча. Рукапіс, машынапіс, друк, на беларускай мове.	1974-1981 і б/д	20	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	60.	Віншавальная паштоўка і фрагмент пісьма са звесткамі пра Генрыка Татура Саламевіча Івана Уладзіміравіча. Рукапіс, на беларускай мове.	1976-1983	3	
	61.	Пісьмы і паштоўкі Татарыновіч Міхаліны. Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове лацінкай.	1979 студз. 14	10	
	62.	Пісьмо Тумаша Вітаўта. Машынапіс, на беларускай мове.			
<b>Ш, Я</b>					
	63.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Л.Р. Шпакоўскага да Пецюкевіча Мар'яна і яго жонкі Альдоны. Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.	1976-1980	13	
	64.	Пісьмы і паштоўка Янкоўскага Антона [Рафалавіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1976-1977	13	
	65.	Віншавальная паштоўка Янкоўскага [Фёдара Міхайлавіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	[1980 снежня 22]	2	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		<u>Неўстаноўленых асоб</u> (1967 - 1977)			
	66.	Пісьмы да неўстаноўленай асобы са зваротамі: “Дарагі Зямляча!”, “Паважаны Зямляча!” і г.д. Чарнавікі. Рукапіс, на беларускай мове.	1967 мая 27 і б/д	4	
	67.	Пісьмы і паштоўкі Пятра В. (прозвішчанае ўстаноўлена). Рукапіс, на польскай мове.	1975, 1976	5	
	68.	Паштоўка Генрыка (прозвішча не ўстаноўлена. Рукапіс, на польскай мове.	[1975]	2	
	69.	Віншавальная паштоўка неўстаноўленай асобы (Мілю ... В.). На канверце – паметкі М.Пецюкевіча. Рукапіс, на літоўскай мове.	1976 снежня 20	2	
	70.	Пісьмо неўстаноўленай асобы (подпіс неразборлівы). Рукапіс, на польскай мове.	1977 ліпеня 8	2	
		ІІІ. БІЯГРАФІЧНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ (1974, [1978?] і б/д)			
	71.	«Артыкулы на розныя тэмы і апавяданні па народных матывах». Бібліяграфія, складзеная фундаўтваральнікам. Ксеракопія. Машынапіс, рукапіс, ксеракс, на беларускай мове.	1974 студз. 15	1	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	72.	“Публікацыі Мар’яна Пецюкевіча”. Бібліяграфія, складзеная фондаўтваральнікам. Ксеракопія. Рукапіс, ксеракс, на беларускай, польскай мовах.	[1978?]	3	
	73.	Аўтабіяграфія Мар’яна Пецюкевіча. (“Скарочаная біяграфія Мар’яна Пецюкевіча”). Машынапісны экзэмпляр і ксеракопія. Машынапіс, ксеракс, на беларускай мове.  IV. МАТЭРЫЯЛЫ, ПРЫСВЕЧАНЫЯ МАР’ЯНУ ПЕЦЮКЕВІЧУ (1954 – 1983 )	б/д	8	
	74.	Дунаеў В. Верш “М.І. Пецюкевічу”. Рукапіс, на рускай мове.	1954 красав. 8	1	
	75.	Баршчэўскі А. [Алесь Барскі]. Верш “Журавль”. З прысвячэннем аўтара Мар’яну Пецюкевічу. Рукапіс, на беларускай мове	1959 жніўня 15	1	
	76.	Л.Случчанін (Л.Шпакоўскі). Вершы “Падары” і “Вянок на магілу вернага сябра Мар’яна Пецюкевіча”. Верш “Падары” з прысвячэннем аўтара Мар’яну Пецюкевічу. З адваротнага боку аркуша з вершам “Вянок на магілу вернага сябра Мар’яна Пецюкевіча” – заўвага Ю.Туронка адносна згаданага верша. Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.	1978, 1983	2	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		<p>V. ВЫЯЎЛЕНЧЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ (1924 – 1979 і б/д)</p> <p>1. Фатаграфіі Мар’яна Пецюкевіча (1924-1979)</p>			
	77.	<p>Фатаграфія Мар’яна Пецюкевіча з членамі гуртка беларускай моладзі пад кіраўніцтвам кс. В.Шутовіча ў Гарадзенічах. З адваротнага боку фотаздымка – паясняльны запіс М. Пецюкевіча. Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.</p>	1924	1	
	78.	<p>Фатаграфіі Мар’яна Пецюкевіча з сябрамі і знаёмымі. З адваротных бакоў фотаздымкаў – тлумачальныя надпісы фондаўтваральніка. Фатаграфіі, рукапіс, на беларускай мове.</p>	1925-1934	7	
	79.	<p>Фатаграфіі Мар’яна Пецюкевіча сярод вучняў і настаўнікаў Радашковіцкай беларускай гімназіі (у цёмным касцюме і белае кашулі з гальштукам). Сярод іншых на фотаздымку – мастак Язэп Драздовіч. Арыгіналы і копіі. З адваротных бакоў фотаздымкаў – паясняльныя запісы М. Пецюкевіча і [Ю. Туронка]. Фатаграфіі, рукапіс, на беларускай мове.</p>	1927 і б/д	5	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	80.	<p>Фатаграфіі Мар'яна Пецюкевіча з членамі Беларускага студэнцкага саюза ў Вільні. Сярод іншых на фотаздымку – Мікола Шкялёнак, Аўгень Бартуль. Арыгіналы і копія. 3 адваротных бакоў фотаздымкаў – паясняльныя запісы М. Пецюкевіча і [Ю.Туронка]. Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.</p>	1930-1937	3	
	81.	<p>Фатаграфія Мар'яна Пецюкевіча з рэдактарам газеты “Ніва” ( г. Беласток) Мацеем Канапніцкім. 3 адваротнага боку фотаздымка – паясняльны запіс [Ю.Туронка?]. Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.</p>	1965	1	
	82.	<p>Фатаграфія Мар'яна Пецюкевіча.</p> <p>2.Фатаграфіі іншых асоб і арганізацый (1925-1979 і б/д)</p>	1979	1	
	83.	<p>Фатаграфіі беларускіх пісьменнікаў, дзеячоў нацыянальнаадраджэнчага руху (Янка Быліна, Казімір Сваяк, Максім Гарэцкі, Браніслаў Тарашкевіч). Копіі, рэпрадукцыя. Фатаграфія, рукапіс, друк, на беларускай мове.</p>	1925, 1926 і б/д	5	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	84.	<p>Фатаграфіі сябровак, калег па вучобе і інш. з дароўнымі надпісамі Мар'яну Пецюкевічу. З адваротнага боку фатаграфіі дзяўчат з Дзвінскай дзяржаўнай беларускай гімназіі – тлумачальны надпіс К.Езавітава [М.Пецюкевіча?]. Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.</p>	1927-1935 і б/д	4	
	85.	<p>Фатаграфіі вучняў і настаўнікаў Шаўлянскай беларускай школы БІГіК (Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры) з дароўнымі надпісамі Язэпа і Мар'і Бульгаў Мар'яну Пецюкевічу. Ёсць удакладненні М.Пецюкевіча адносна існавання беларускіх школ на тэрыторыі Заходняй Беларусі. Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.</p>	1929 ліпеня 8	1	
	86.	<p>Фатаграфіі сяброў, знаёмых і інш. Некторыя з фотаздымкаў з дароўнымі надпісамі Мар'яну Пецюкевічу. Сярод фатаграфій – негатыў з выявай [кс. Адама Станкевіча?] Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.</p>	1937-1975 і б/д	10	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	87.	Фатаграфіі Людвікі Антонаўны Войцік (Зоські Верас) з роднымі, сябрамі, знаёмымі. З адваротных бакоў фотаздымкаў – дароўныя надпісы Л.Войцік М. Пецюкевічу, удакладненні адносна іншых асоб на фатаграфіі і інш. Фатаграфіі, рукапіс, на беларускай мове.	1968-1979 і б/д	5	
	88.	Фатаграфія беларускага спевака Міхала Забэйды-Суліцкага. З адваротнага боку фотаздымка – паясняльны запіс М. Пецюкевіча і паметка рукой [Ю.Туронка]. Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.	б/д	1	
	89.	Фатаграфіі Яніны Гурыновіч, члена-карэспандэнта польскай акадэміі навук, прафесара, пляменніцы беларускага паэта-дэмакрата Адама Гурыновіча. Фатаграфіі.	б/д	3	
	90.	Фатаграфія прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў Вільні з беларускімі мастакамі. Сярод іншых П.Сергіевіч, А.Марачкін, М.Купава, Я.Кулік і інш. З адваротнага боку фотаздымка – паясняльны запіс, зроблены Л.Войцік. Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.	б/д	1	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		3.Іншыя матэрыялы (б/д)			
	91.	Фотарэпрадукцыя партрэта Любоўі Асаевіч – жонкі М.Танка (партрэт работы П.Сергіевіча). 3 адваротнага боку фотаздымка – паясняльны адпіс адносна згаданай рэпрадукцыі. Фатаграфія, рукапіс На беларускай мове	б/д	1	
	92.	Паштовая картка з выявай беларускага нацыянальнага штандара і выява групы прадстаўнікоў беларускага замежжа (выразка з неўстаноўленай газеты). Малюнак, фатаграфія, друк На беларускай мове	б/д	2	
		VI. КАЛЕКЦЫЯ МАТЭРЫЯЛАЎ, САБРАННЫХ М. ПЕЦЮКЕВІЧАМ (1930-1979 і б/д)			
	93.	Матэрыяла, што тычацца мастака Язэпа Драздовіча (яго малюнкi, фатаграфіі, публікацыі, прысвечаныя мастаку і і нш.), сабраныя Мар’янам Пецюкевічам. Друк, рукапіс, малюнак, фатаграфія На беларускай мове.	1930-1979 і б/д	10	
	94.	Аніська Аўген. Вершы “Звоніць, звоніць у сэрцы радасць...”, “Жыў на свеце Лявон...”. Рукапіс На беларускай мове лацінкай і кірыліцай.	1937,1963	2	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	95.	Матэрыялы, прысвечаныя знаходжанню Я.Купалы і Я.Коласа ў Вільні (фотарэпрадукцыя; каментарыі М.Пецюкеіча і інш.). Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.	1941 і б/д	6	
	96.	Л.Случчанін (Л.Шпакоўскі). Вершы “Да пабачэння, Комі Краіна”, “Беларусь раўнінная...”. Рукапіс, на беларускай мове.	1963 студз. 18 і б/д	4	
	97.	Матэрыялы, прысвечаныя прафесару Яніне Гурыновіч, пляменніцы беларускага пісьменніка-дэмакрата Адама Гурыновіча, сабраныя Мар’янам Пецюкевічам. Біяграфія на беларускай мове складзена фондаўтваральнікам. Рукапіс, машынапіс, друк. на беларускай, польскай мовах.	[1966], 1967 і б/д	21	
	98.	Матэрыялы інфармацыйнага характару (згадваюцца біскуп Часлаў Сіповіч, папа Ян Павел II, ксёндз Адам Станкевич). Газетныя выразкі з неўстаноўленых выданняў. Арыгінал і ксеркопія. Друк, ксеракс, на беларускай мове.	[1979] і б/д	2	
	99.	Л.Геніюш. Верш “Свет кладзеца на сцежкі, на пожны...”. Машынапісны экзэмпляр з рукапіснымі праўкамі неўстаноўленай асобы. Машынапіс, на беларускай мове.	б/д	2	

## В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	100.	У.Дубоўка. Верш “У часы, калі звякае зброя...”. Тэкст перапісаны неўстаноўленай асобай. Рукапіс, на беларускай мове.	б/д	1	
	101.	Песня “Повій, вітре, на Украіну”. Тэкст і ноты. Запісана неўстаноўленай асобай. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на украінскай мове.	б/д	1	
	102.	Выпіскі са зборніка “Формирование социалистических наций в СССР». - М.,1962, зробленыя неўстаноўленай асобай. Рукапіс, на рускай мове.	б/д	2	

У дадзеным вопісе апісаных і пранумараваных адзінак захавання 120.

(.....).

Кастрычнік 2006 г. \_\_\_\_\_

У дадзеным вопісе падшыта і пранумаравана 25 (.....)  
старонак + I – V стар. – уводная частка.

Кастрычнік 2006 г. \_\_\_\_\_